



Секцыя 16: Сучасная беларуская культура
Section 16: Contemporary Belarusian Culture

Панэль 16.6: Польскі авангард і Беларусь
Panel 16.6: Polish Avant-Garde and Belarus

Субота, 16 верасня Saturday, September 16th
9.00 – 13.00
Панэль 16.6 Panel 16.6 ILS, 01.112

Панэль 16.6 Польскі авангард і Беларусь Субота, 16 верасня 09.00 – 13.00 Мадэратар: Інэса Кур'ян Panel 16.6 Polish Avant-Garde and Belarus Saturday, September 16th, 09.00 – 13.00 Moderator: Inesa Kuryan			
Інэса Кур'ян Inesa Kuryan (Inesa Kurjan)	Беларусь Belarus	Цэнтр лінгвакраіназнаўства "Студыя-Мовія", кандыдат філалагічных навук Center of Linguistic and Cultural Studies "Studia- Movia", PhD in Philology	Польскі літаратурны авангард і яго прэзентацыя ў беларускім культурным асяроддзі Polish Literary Avant-Garde and Its Presentation in the Belarusian Cultural Sphere
Ігар Клімаў Ihar Klimau (Ihar Klimau)	Беларусь Belarus	Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, кандыдат філалагічных навук Belarusian State University of Culture and Arts, PhD in Philology	Лінгвістычны авангардызм пад польскім уплывам у сучаснай беларускай мове Linguistic Avant-Garde under the Polish Influence in the Modern Belarusian Language
Аляксандр Вайтовіч Aleksander Wojtowicz	Польшча Poland	Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай, Люблін, доктар літаратуразнаўчых навук	Польскі авангард і крэсы Polish Avant-Garde and Eastern Borderlands

		<p>Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, PhD in Literary Studies</p>	<p>Polska awangarda i kresy</p>
<p>Ірына Блоцкая Iryna Blotskaya (Iryna Blockaja)</p>	<p>Беларусь Belarus</p>	<p>Цэнтр лінгвакраіназнаўства "Студыя-Мовія", магістр філалогіі</p> <p>Center of Linguistic and Cultural Studies "Studia-Movia", MA in Philology</p>	<p>Спосабы выяўлення пачуццяў у польскай і беларускай авангарднай паэзіі – параўнальныя высновы</p> <p>The Ways of Naming Feelings in Avant-Garde Polish and Belarusian Poetry: Comparative Conclusions</p> <p>Sposoby wyrażania uczuć w awangardowej poezji polskiej i białoruskiej – wnioski porównawcze</p>
<p>Яраслаў Цымерман Jarosław Cymerman</p>	<p>Польшча Poland</p>	<p>Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай, Люблін, доктар літаратуразнаўчых навук і мастацтвазнаўства</p> <p>Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, PhD in Literary and Art Studies</p>	<p>Беларусь і беларусы на старонках часопіса "Камена" (1932–1939)</p> <p>Belarus and Belarusians in "Kamena" (1932–1939)</p> <p>Białoruś i Białorusini na łamach czasopisma "Kamena" (1932–1939)</p>
<p>Веслаў Пшыбыла Wiesław Przybyła</p>	<p>Польшча Poland</p>	<p>Гуманітарна-эканамічная акадэмія ў Лодзі, кандыдат філалогіі</p> <p>University of Economics and Humanities in Lodz, PhD in Philology</p>	<p>Уладзімір Жылка і Бруна Ясенскі. Пра пераклад "Слова пра Якуба Шэлі" і некалькі дадатковых заўваг</p> <p>Uładzimir Żyłka and Bruno Jasiński. About of the Translation of the "Słowo o Jakubie Szeli" Poem and Some Additional Comments</p> <p>Uładzimir Żyłka i Bruno Jasiński. O przekładzie "Słowa o Jakubie Szeli" i kilka uwag na marginesie</p>
<p>Ігар Жаўткоў Ihar Zaltkou (Ihar Žaŭtkou)</p>	<p>Беларусь Belarus</p>	<p>Цэнтр лінгвакраіназнаўства "Студыя-Мовія", спецыяліст праекта, магістр эканамічных навук</p> <p>Center of Linguistic and</p>	<p>"Беларускі сон" Юзафа Чаховіча</p> <p>"Belarusian Dream" of Józef Czechowicz</p>

		Cultural Studies “Studia-Movia”, project specialist, MA in Economics	
--	--	--	--